



Канферэнцыя Беларускай нацыянальнай платформы
Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства:

“Беларусь ва ўмовах рэгіянальнага крызісу і стагнацыі Усходняга партнёрства”

Мінск, 21 чэрвеня 2014 года

- 09.30 – 10.00** *Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі. Выдача бюлетэняў для галасавання.*
- 10.00 – 10.15** *Адкрыццё канферэнцыі. Вітальнае слова Каардынацыйнага камітэта.*
- 10.15 – 11.30** *Форум грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства: дзейнасць у 2013-2014 годзе. Справаздача Каардынацыйнага камітэта Беларускай нацыянальнай платформы (БНП) Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства (ФГС УП) і нацыянальнага каардынатора ФГС УП па Беларусі.*
- Улад Вялічка**, старшыня Каардынацыйнага камітэта БНП; Міжнародны кансорцыум “ЕўраБеларусь”
- Андрэй Ягораў**, сябра Кіруючага камітэта ФГС УП, нацыянальны каардынатар ФГС УП па Беларусі; Цэнтр еўрапейскай трансфармацыі
- 11.30 – 12.00** *Прадстаўленне працэдуры галасавання для рэкамендацыі арганізацый ад Беларусі да ўдзелу ў шостаі сустрэчы Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства ў Тбілісі (Грузія).
Прадстаўленне праекта рэзалюцыі канферэнцыі.
Прадстаўленне працэдуры галасавання па выбарах у Каардынацыйны камітэт Беларускай нацыянальнай платформы ФГС УП.
Абранне сябраў падліковай і рэдакцыйнай камісій канферэнцыі.*
- Мадэратар: **Яраслаў Бекіш**, сябра Каардынацыйнага камітэта БНП; Экалагічнае таварыства “Зялёная сетка”
- 12.00 – 12.30** *Кава-паўза.*
- 12.30 – 14.00** *Беларусь паміж еўрапейскай і расійскай палітыкай. Складанасці і магчымасці актуальнага перыяду для нашай краіны і яе грамадзянскай супольнасці. Выступы, пытанні, дыскусія.*
- Андрэй Ягораў**, Цэнтр еўрапейскай трансфармацыі
“Усходняе партнёрства і новыя выклікі для грамадзянскай супольнасці Беларусі”
- Пётр Кузняцоў**, Гомельскі дэмакратычны форум
“Паміж Расіяй і ЕС: ці выратуе Еўрасаюз Беларусь і ці могуць беларускія НДА яму ў гэтым дапамагчы?”
- Таццяна Новікава**, спецакладчык БНП па Украіне
“Дыялог паміж грамадзянскай супольнасцю і новай уладай ва Украіне”
- Уладзімір Мацкевіч**, Міжнародны кансорцыум “ЕўраБеларусь”
“Грамадзянская супольнасць ў 2014 годзе: сябры, спадарожнікі, староннія назіральнікі і ворагі. Праблемы ўзаемаадносін”
- Мадэратар: **Аксана Шэлест**, Агенцтва гуманітарных тэхналогій

- 14.00** Заканчэнне працэдур галасавання па рэкамендацыі арганізацый ад Беларусі да ўдзелу ў шостаў сустрэчы Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства.
- 14.00 – 15.00** *Абед.*
- 15.00 – 16.30** Роля і шляхі развіцця Беларускай нацыянальнай платформы ў актуальных складаных умовах як кропкі кансалідацыі праеўрапейскіх сіл грамадзянскай супольнасці. *Агульная дыскусія.*
- Мадэратар: **Андрэй Ягораў**, Цэнтр еўрапейскай трансфармацыі
- 16.30 – 17.00** Выбары старшыні і сябраў Каардынацыйнага камітэта Беларускай нацыянальнай платформы.
- 17.00 – 17.30** *Кава-паўза.*
- 17.30 – 18.30** Прыняцце вынікавай рэзалюцыі канферэнцыі. Прадстаўленне спісу беларускіх арганізацый, рэкамендаваных да ўдзелу ў шостаў сустрэчы Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства. Падсумаванне вынікаў канферэнцыі.
- Мадэратар: *новаабраны старшыня Каардынацыйнага камітэта БНП*